

# Чырвоная Зьмена

№ 207 (1174) | НЯДЗЕЛЯ, 7-га верасня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-  
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ  
УМОВЫ ПАПДІСКІ:

1 месяц 30 кап.  
3 месяцы 90  
6 месяцаў 1 р.80  
1 год 3 р.30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
Менск, вул. Карла Маркса, 38  
Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
сэкратарыят—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:  
Комсамольск 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАНИЯ Х.

Конт асобнага № 2 кап.

Завод „Энергія“

## Да канца пяцігодкі не пакінем заводу

У сувязі з аловай ЦК УсеБП(б) на заводзе „Энергія“ адбыўся вялікі мітынг рабочых. У рэзолюцыі, прынятай мітынгам, рабочыя далі абяцанне напружыць усе сілы для ліквідацыі ўсіх маючыхся прарываў і лепшай падрыхтоўкі да 3-га году пяцігодкі.

Там-жа на мітынгу, выступалі рабочыя, якія давалі абяцанні да канца пяцігодкі не пакідаць завод.

Комсамольскі kolekтыў падкам мобілізаваўся на ліквідацыю прарываў і арганізаваў ударную брыгаду сьлесароў імя 16 МЮД'у, якая абагуліла ўвесь свой інструмант.

# НЯХАЙ ЖЫВЕ ХVІ МЮД!

### Дзень агляду баявых калён сусьветнага рэволюцыйнага юнацкага руху

### Комсамольцы! Працоўная моладзь! Вышэй сыяг ленинскага інтернацыяналізму!

### Будзем бязлітасна біць па прарывах, зьмяцём з шляху закаранеласьць, падзесяцярэм нашу дбайнасьць, замацуем заваёвы Кастрычніка

Хвала забастовак у капіталістычых краінах, адважна і упарта барацьба кітайскіх рабочых і прыгнечанага сялянства, рэволюцыйныя паўстанні працоўных Індыі і Індокітаю,—усё гэта іскры ўзрастаючага рэволюцыйнага польмя.

Суровая сапраўдасьць законаў капіталістычнай сьстэмы прывяда да нябачных палітычных і эканамічных зьмяняў і рэволюцыйнага крызісу і нанесла яшчэ адзін руйнуючы ўдар на тэорыі „арганізаванага капіталізму“, тэорыі капіталістычнага „роскрытцтва“.

Фашызуючыся нацыянал-дэмакратыя—лягавыя псы сусьветнага капіталу, верныя служкі буржуазіі ўсімі і ўсялякімі спосабамі імкнуцца задушыць рэволюцыйны рух.

Зрадаі, ашуканствам і подкупам, катаваньнем і крывёю імкнуцца буржуазныя лёткі суняць рэволюцыйную хвалю.

Наперакор азьвярэлым дзеяньням буржуазіі, савецка-дэмакратычным і фашысцкім патагам, рабочыя і працоўныя ўсяго сьвету, перасправаўшы на сваёй скуру масавае беспарадоўе, нязьладу і голад, турмы і высылкі, па ўсіх кутках сьвету ўзьнімаюць хвалю абурэньня, аб'являюцца пад чырвоным сыягам Комуністычнага Інтэрнацыяналу.

У адчыненых баёх з капіталізмам, выкрываючы сапраўднае нутро буржуазных паслугачых, вядучы за сабой ўсё большыя і большыя масы працоўных,—растучы і мацнеючы комуністычная партыя і комсамол.

У такіх абставінах рэволюцыйная працоўная моладзь усяго сьвету пад баявымі сыягамі КІМ'у сустракае ХVІ МЮД—дзень клясавага агляду баявых сіл сусьветнага комсамолу і працоўнай моладзі.

Вайна—імперыялістычнай вайне! Гэты ленинскі лезунг 15 год палымнеў на МЮД'аўскіх сыягах, ён аб'яднаў працоўную моладзь для барацьбы супроць драпежніцкай імперыялістычнай вайны.

Вайна—імперыялістычнай вайне! Ператворым вайну імперыялістычную ў вайну грамадзяскую!

Вось важнейшыя баявыя лезунгі, над якімі комсамол і працоўная моладзь усяго сьвету дэманструюць свой пратэст супроць рыхтуемай новай сусьветнай разьні.

Два сьветы стаяць адзін супроць другога.

У адным—у СССР, напружанай энэргіяй рабочае клясы і ўсіх працоўных, шпаркімі тэмпамі будуецца сацыялізм.

Другі—разьдзіраецца капіталістычнымі супярэчнасьцямі, заціснуты ў аб'ёмных эканамічнага і палітычнага крызісу, шукае выхаду ў вайне.

Чым мацней сацыялістычнае будаўніцтва СССР, тым „больш жорсткія выступленьні супроць нас капіталістычых усяго сьвету, якія ліхаманкава рыхтуюцца да вайны супроць краіны пролетарскай дыктатуры“.

Зусім відавочна, што рашучая барацьба супроць пагрозы вайны, супроць СССР зьяўляецца адной з галоўных задач комсамолу ў дзень МЮД'у.

Сярод МЮД'аўскіх лезунгаў самым яркім, самым баявым будзе лезунг: Рукі прэч ад СССР!

Галоўным лезунгам МЮД'у павіна стаць яшчэ больш бязлітасная барацьба з правай небясьпекай, як галоўнай у Комінтэрне, з „левым“ эктанствам і прымірэнствам да іх.

Комсамольскімі організацыямі Савецкага Саюзу, якія зьяўляюцца вядучай сэкцыяй КІМ'у, у дзень 16 МЮД'у

плану; стварэньне сапэнь комсамольскіх і маладзёжных ударных брыгад, якія паказваюць сапраўды бальшавіцкія тэмпы; комуністычныя адносіны да працы; актыўны ўдзел у перабудове сельскай гаспадаркі на сацыялістычны лад; факты гэрочыяй барацьбы комсамольскіх ячэек за ажыццяўленьне лезунгу ліквідацыі кулацтва.

Таму сьвяткаваньне ХVІ МЮД'у павіна стаць магутным штуршком у справе макс-мальнага і нахутчэйшага павароту ЛКСМБ тварам да задач гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

Выкананьне і перавыкананьне прам-

стваў вытворча-калгаснага паходу жыцьлягадоўля, сьвінагоўля, сіласаваньне; бальшавіцкае правядзеньне асенняй сябу і хлебазагатоўак; бязлітасная барацьба з кулаком і яго ідолягамі ў партыі і комсамоле—правымі ўхілістымі пось баявыя бальшавіцкія інтэрнацыянальныя абавязкі, пад сыягам якіх комсамол БССР адзінаць ХVІ МЮД.

Пад выпрабаваным кіраўніцтвам бальшавіцкай партыі з ленинскім сыягам, прасякаючы ўсю сваю работу комуністычнымі мэтамі—сацыялістычным спабодніцтвам, разам з комсамолам і працоўнай моладзьдзю ўсяго сьвету, швэрд-мі крокамі—ўперад да далейшых рэволюцыйных перамог!

Пятрусь Броўка

## Комсамольцам у ХVІ МЮД

Таварышы!  
хай сонца на месцы  
стане,—  
поўныя грудзі  
мы ім напоім...

На вуліцу—  
польмя нашых  
жаданьняў,  
вышэй пацуюці,—  
настрой барацьбою!

Бачыш...  
ворага  
за акіянам?  
на баявы спуск  
пакладзены пальцы...

Гэй, комсамол!  
дазорамі станем  
На барыкадах сусьвету  
змагацца.

Першымі ў бойку  
выйдзем на вуліцы,  
выйдзем упарта,  
выйдзем нястомна...

Мы—маладыя,  
як рэволюцыя,  
поўныя агню,  
як калёныя домны.

Пойдзем нястрымнаю  
ўсе паводкай,  
моцныя духам,  
як пяцігодка.

Вочы на Захад!..  
Захад гарыць!..

Бачыш?—  
агні ліюцца.

Там у пэжарах  
рабочай крыві  
новыя бні  
кьюцца.

На кожным завулку—  
сьмерці зьніг  
ходзіць,  
гуляе брукам...

Цераз равы  
і дрот граніц—  
Давай, комсамольцы,  
рукі!!!

Я знаю:  
такую мы сілу  
нясем,  
што задрыжыць  
плянэнта.

Будзем  
упарта змагацца ўсе  
за  
пяцігодку сьвету!!!



павіна быць яшчэ раз падкрэсьлена інтэрнацыянальнае значэньне кожнай канкрэтнай справы вялікіх сацыялістычных работ.

Задача актыўнага ўдзелу на ўсіх вучастках сацыялістычнага будаўніцтва—галоўны інтэрнацыянальны баявак кождага комсамольца Савецкага Саюзу.

Комсамол Беларусі да ХVІ МЮД прыходзіць з вялікімі посьпехамі ў справе перабудовы сваёй работы ў адпаведнасьці з задачамі г. падарча а будаўніцтва.

Прыклады адданага барац бы комсамолу на фронце выкананьня прам ін-

як клясы на аснове супэльнай kolekтывізацыі; прыклады упартай барацьбы колгасных ячэек у справе замацаваньня колгасаў, організацыі працы, клясавага выхаваньня новых колгаснікаў; павялічэньне ўдзелу на фронце будаўніцтва нацыянальнай пролетарскай культуры; жорсткае барацьба з права-опартуністычным ухілам і левымі загібамі—вось станючы баліс ЛКСМБ да ХVІ МЮД'у

Аднак, тэмпы і змест работы організацыі на прыведзены яшчэ ў пачатку а павяднасьць з задачамі ўсяго сацыялістычнага будаўніцтва.

фіяліяну гэтага году: стварэньне магутнай хвалі сустрэчнага прамфіліяну; організацыя новых дэсяткаў і сапэнь ударных сквазных сьрыгад; на бальшавіцку няпрымірмая барацьба за павышэньне працоўнай дысцыпліны супроць рвацтва, латуноў; усямернае выкарыстаньне ўнутраных рэсурсаў на прамысловасьці, настойлівае ажыццяўленьне мер-прыемстваў усеагульнага навучаньня барацьба за п-летарскі змест нав. культ. будаўніцтва; упартае і пасьлядоўнае ажыццяўленьне задч суцэльнай kolekтывізацыі; на аснове яе ліквідацыі кулацтва, як клясы; самая энэргійная барацьба за ажыццяўленьне мерапры-

... „Нам дорога указана  
Лениным  
Все другие—  
кривы и грязны...“

# ...МЫ ЗНАЕМ ЗАСЬЦЕНКІ РУМЫН І КУЛІ ЖАНДАРАУ ПОЛЬСКІХ...

... Будем только годами  
зелены,  
а делами и жизнью  
красны...  
(Ул. МАЯКОЎСКІ)

**Сёння прадоўная моладзь усяго сьвету, аб'яднаная пад сьцягам К'М'у, пад кіраўніцтвам Комінтэрну яшчэ раз прадэманструе сваю магутнасьць, сваю волю і адданасьць справе барацьбы за сусьветны Кастрычнік, супроць пагрозы новых войнаў, за абарону бацькаўшчыны пролетарыату ўсяго сьвету—Савецкага Саюзу**

## МЫ ЗАУЖДЫ ГАТОВЫ АБАРАНЯЦЬ СССР

Комсамольцы Лейпцыгу горача вітаюць організацыю ленинскага комсамолу Беларусі

Бяжуче прывітаньне маладых бальшавікоў Лейпцыга ў дзень Х-й гадавіны па шага зьезду Комуністычнага Саюзу Маладзі Беларусі комсамольскай організацыі Беларусі.  
Ваш юбілей пройдзе пад знакам сацыялістычнага будаўніцтва. Народжаныя ў агні пераможнай астрычнікавай рэвалюцыі і цярпліва бойках грамадзянскай вайны супроць польскіх бэлых банд Пінсудзкіга, вы можаце падагуліць тую вялікую работу, якую вы прарабілі за гэтыя 10 год у інтарэсах рабочае клясы і сялянскіх мас Беларусі.  
Мы ўпэўнены, што дзень юбілею будзе новым днём мобілізацыі беларускага маладога пролетарыату за выкананьне пацігадовага плану вялікіх работ.  
Мы, комуністычная моладзь Лейпцыгу, з вялікім зацікаўленьнем сочым за вашым будаўніцтвам. Мы запэўніваем вас, што заўжды гатовы абараняць СССР.  
Нахай жыве КСМ Беларусі!  
Нахай жыве Чырвоная армія!  
Нахай жыве Комуністычны Інтэрнацыянал Маладзі і Комінтэрн!  
Рот Фронт!

**Комуністычны Саюз Маладзі Лейпцыгу.**

## ГЭТА БЫЛО ЗА НЕКАЛЬКІ ДЗЁН ДА МЮД'У

(Мой юнацкі дзень у 1928 г.)

Сёлета я сустракаю, вітаю і святкую Міжнародны Юнацкі Дзень у Савецкім Саюзе. Разам з мільёнамі сёньнешніх і заўтрашніх ударнікаў і ў гэты юнацкі дзень зьвязваюць юнацкі гэроем у пэру, ла варшгата—ня толькі наш доўг перад сацыялістычным будаўніцтвам у Саюзе, гэты юнацкі гэроем таксама наш інтэрнацыянальны доўг перад усім пролетарыятам.  
Так яно будзе сёлета, але застанься я сустракаю першую нядзелю месяца верасьня ў іншых умовах. Тады мой МЮД склаўся не з будаўнічага матэрыялу, але з выбуховага матэрыялу супроць сыстэмы эксплёатацыі.

МЮД'у. Я хаваў я ля кратаў і прымаў „тэлеграму“ з жаночага корпусу Тав „тэлеграфаваньне“ мне аб прадку святкаваньня. Ня ведаю, што было прычынай: ці мая неасьцярожнасьць, ці турэмны наглядалік быў аслабіва зіркі, але—расчэніліся цяжкія дзверы камэры і я быў скоплены „на месцы злачынства“. Мяне ня столькі паложала перспэктыва карцэра, ня так б'ела, што я буду пазбаўлен магчымасьці святкаваньне з усёй камэрай Міжнародны Юнацкі Дзень, але ольш сьцяго б'ела за тое, што я пазбаўляўся магчымасьці перадаць таварышам „інструкцыі“ святкаваньня.  
Мі прывітаў Юнацкі Дзень у карцэры. Я быў не адзін. Са мною былі сотні і тысячы ў засьценках капіталістычных краін, лік якіх расьце адважасна з ростам беспрацоўя...  
І. К.

Адны выказваліся за „актыўнае“ святкаваньне МЮД'у, другія—за „пасыўнае“ святкаваньне. Актыўна святкаваць Міжнародны Юнацкі Дзень азначала—а вячэрні аднадзённы галодны забастоўку не ўставаць з месца ў часе „праверкі“, байкотаваць адміністрацыю, ня выходзіць па пагулянку, а галоўнае—сьвіяць цэ Інтэрнацыяналу. „Пасыўна“ святкаваць гэты дзень азначала—не ўставаць з месца ў час праверкі, байкотаваць адміністрацыю, не акравацца трэмае ежы, але прымаць удасную ежу, адмовіцца ад сьвятаваньня Інтэрнацыяналу.  
Політычны арыштантаваньне з жаночага корпусу ў сваёй большасці сталі на пункт глядацьня „актыўнага“ святкаваньня, мужчынскі корпус—за „пасыўнае“  
—Ваша стаўка жаночая, гістарычная, пісау таварыш Бэрцінг праз не-легальную „пошту“ свайму таварышу па камэры з жаночага корпусу.  
—А ваш пункт погляду опартуністычны,—адказала яму таварышка па камэры.  
Ні той ні другі ня мелі раўні і былі схільны, як гэты робіцца вельмі часта ў турмах, да пераўвядзеньня.  
Гэта было зарыз-жа пасья 13-ці дзённай галоднай забастоўкі і таварышы былі фізічна змучаны а таму было мэтазгодней святкаваць юнацкі дзень пасыўна“. Гэта не прывяло-б да аслабіва шалёных рэпрэсіў. „Актыўнае-ж“ святкаваньне было абавязкова зьвязана з „чорным“ месяцам, яно азначала-б жыць цэлы месяц на галодным турэмным пайку, жыць без кніг і г. д.  
Мы ня држым, але мы павінны захаваць нашы сілы для надыходзячых боек,—так адказалі мы жаночаму корпусу.  
Нарэшце мі ўсе зг'дзіліся святкаваць Юнацкі дзень „пасыўна“. Праўда, увесь час гарачылся, не шкадавалі рэзкіх выразаў, але ўсё-ж зг'дзіліся ісьці супольна.  
Гэта было за некалькі дзён да

1915 год. Бэрн  
Па ўсёй Эўропе грэмеці гарматы, авантура імпералістычнай вайны святкавала перамогу. Сотні тысяч маладых рабочых і сялян адрываліся ад варштатаў і зямлі і аб'яварыла становішча моладзі ў сувязі з вайною і ў знак пратэсту супроць вайны пастанаваіа штогод праводзіць міжнародны юнацкі дзень у першы нядзельны дзень верасьня месяца.  
Так зарадзіўся МЮД.



Поліцыя разганяе дэманстрацыю лейпцыгскіх піонэраў ператвараліся ў гарматнае мяса. Вайна ішла.  
Сабралася першая міжнародная юнацкая канфэрэнцыя, якая

## Нахай жыве дыктатура пролетарыату!..

Як мы праваджаем новабранцаў у фашысцкае войска

Яшчэ толькі зыркні ўсходу, а прадоўная моладзь вёскі Рудня ўжо на пагах. З хаты ў хату ўкрадаюць пралітаюць юнакі. Яны склікаюць таварышоў да сымонавага гумна гуртавацца, каб адтуль праводзіць

лена падыходзілі іх таварышы і, хто аб катаржнай службе ў фашысцкім войска, хто аб сучасным становішчы, хто аб надыходзячай вайне з СССР, хто аб Чырвонай Арміі,—усе коротка і адрывіста



Дэманстрацыя прадоўнай моладзі Лейпцыгу, прысьвечаная МЮД'у

сваіх таварышоў аж да самай станцыі. Іх прызваюць у фашысцкае войска.

А шпікі таксама ня спяць, а сочаць крок за крокам па пятах „неўдзіхмірных“ хлапцоў.  
Але ніўрад. За гумнішчам, сьдзежкам, праз струхнелыя платы, хто адбуць,—адзін за адным прадазаць да гумна ліччы застаньня, замурзаны юнакі. Яны зшчырасьцю сьцискаюць рукі ўжо чакаючым тут сваім таварышом—рэкрутам.  
Прышло намала і дарослых.  
Праз 15 хвілін зрушылі з месца і гурбой вышлі на вуліцу. Накіраваліся шліхам да чыгуначнай станцыі. Паміж гурбы—у міг ажыўленьне, і ўжо не затоеныя, а грэмлі галасы размовы—адважнай і рашучай.  
Пазьменна, праходкам, вакол праважаных таварышоў, як-бы ўмоў-

гурчэлі над вухам адыходзячых таварышоў сваім рэвалюцыйным юнацкім духам.

Але гэта працягвалася нядоўга Гурба і сама ня прыкмеціла, як прашлі тры кілямэтры. Уводдаль паказалася мястэчка Бэбры. Неарганізаваны гікат змоўк. Ён у міг ператварыўся ў пнянне рэвалюцыйных сьпеваў, пастаўленых у паходныя рады прадоўных юнакоў.  
Вось і мястэчка. Паход застававіўся.  
— Чаго?  
— Пачакаем зубавісіх новабранцаў. Яны зараз прыдуць.  
У міг паход склаў круг і з пасьрод яго грэмнуў голас аднаго з новабранцаў:  
— Таварышы!  
Усе слухаюць навайстрыўшы вушы.

— Вы нас праводзіце ў шэрагі фашыскага войска. Што-ж, будзем вучыцца ўладаць зброй. Нам прыдасца, каб павярнуць гэтую зброю супроць нашых класавых прагаў.

— Буржуазіі.  
— Абшарнікаў.  
— Іх фашысцкае дыктатура пролетарыату!..  
Прамова прарываецца гучным рыхам „Ур-р-а!“  
— Мы клянёмся абараняць СССР... Нахай жыве Чырвоная Армія!

Раз за разам праісіцца „ура!“ якое энтузіязмам узрослага натоўпу, да якога прылучыліся ўжо дубавыя новабранцы з сваімі таварышамі, узносіла ўсё вышэй прамовы юнака, які выразна чакаў аб крываедным гінучым капіталізьме, аб пасьпяховым сацыялістычным будаўніцтва СССР, на імпералістычны драпежнікі рэвалюцыі напасьці вайной.

Стварылася вялікая дэманстрацыя.  
Поліцэйскія не змагі даць рады Звоніць пастарунковы тэлефон просіць сілы.  
Недалёка станцыя. Цягнуць чыкае.  
Прывітальныя прамовы. Цягнуць рушну.  
Нянянне „Інтэрнацыяналу“ аддоўга не змаўкала з аддалаючых на ўсіх парах цягніка.  
А поліцыя, махаючы голымі шыкамі, на конях ужо дрэтуе тысячы натоўп дэманстрантаў.  
М. Я.—

# Крыўёю абмыты шлях

Гісторыя МЮД'у—гісторыя ўпартай бязлітаснай барацьбы маладых пролетараў за сьветлую будучыню пролетарыату

1916 год  
МЮД праходзіць пад тымі-ж лёзунгамі, як і летась. Змагацца з вайной, выкрыць здрадніцкую ролю II-го Інтэрнацыяналу, які ў час вайны выявіў свой твар, як здраднік інтарэсаў пролетарыату, які свайй „абарончай“ політыкай падтрымаваў справу вайны.  
1917 год  
Міжнародны юнацкі дзень праводзіцца за мяжою пад тымі-ж лёзунгамі, як і летась.  
У Расіі ў гэты пераломны год, які ўзварушыў увесь сьвет, МЮД не святкаваўся.  
1918 год  
Кастрычнікавая рэвалюцыя ўзварушыла увесь сьвет. Расійская, нямецкая, вэнгерская рэвалюцыі ўзьнялі моладзь на барыкады.  
У новай савецкай краіне МЮД праходзіць пад лёзунгам замацаваньня савецкай краіны. У гэтым годзе засноўваецца расійскі комсамол і склікаецца першы ўсе-расійскі зьезд комсамолу. Зьезд аформіў будучую шматліліўную

арганізацыю УсеЛКСМ і пасляў прывітаньне Карлу Лібкнехту—правадыру сусьветнага юнацкага руху.  
За мяжою ў гэтым годзе праходзіць вялікая рэвалюцыйная хваля і асаблівы ўздым юнацкага руху.  
1919 год. Бэрлін  
Незаконна сабраўся конгрэс рэвалюцыйных організацый моладзі. На гэтым конгрэсе, які быў пераломным у юнацкім руху, заснаваўся Комуністычны Інтэрнацыянал Маладзі, які стаў на чале юнацкага руху і пад кіраўніцтвам Комінтэрну наваў барацьбу супроць сацыялістычнага Інтэрнацыяналу Маладзі, выкрываючы яго здрадніцкую ролю.  
1920 год  
Грамадзянская вайна ў Савецкім Саюзе скончылася. Разбураная, спаленая 7-гадовай вайной краіна перайшла на рэйкі аднаўленьня свайй гаспадаркі МЮД праходзіць пад лёзунгам поўнага ахопу рабочай моладзі комсамолам, барацьбы за аднаўленьне гаспадаркі краіны.  
За мяжою пачынаецца барацьба з капіталістычным сьветам, які паваў політыку высасваньня крыві з рабочае клясы для залечваньня нанесеных вайною ран.  
1925-26 год  
У Савецкім Саюзе, які аднавіў сваю гаспадарку і прыступіў да рэканструкцыі яе, МЮД праходзіць

пад лёзунгам узмацненьня гаспадарчай магутнасці краіны, павышэньня навуковых ведаў моладзі, умцаваньня інтэрнацыянальнага выхаваньня.  
За мяжою, ня глядзячы на новы тэрор, юнацкі рух выліваецца ў новыя формы. Леншая рабочай моладзь ідзе пад сьцягі К'М'у і аб сваё жыцьцё на барацьбу за сьветны Кастрычнік.  
1930 год  
Міжнародная рэвалюцыйная летарская моладзь пад кіраўніцтвам Комінтэрну вядзе актыўную рэвалюцыйную барацьбу.  
За мяжою МЮД праходзіць сьцягам барацьбы супроць пагрозы імпералістычнай вайны за абарону СССР, супроць капіталістычнай рацыяналізацыі, выкідае на вуліцу мільёны бэспрацоўных, у тым ліку 6 мільёнаў прадоўнай рабочай моладзі.  
Адначасова з гэтым, МЮД праходзіць пад лёзунгам барацьбы супроць сацыял-фашысцкага К'М'у. Гэта барацьба праводзіцца не посьпеху. За апошні час рабочай моладзь пакідае шэрагі С'М'у і новіцца пад сьцягі К'М'у. У Беларусі распаўсюі цэлы шэраг лжесацыялістычнага Інтэрнацыяналу. Вялікая большасьць іх наў уступіла ў КСМ.



## ПАРТЫ У ДЗЕНЬ ХВІ МЮД'У АБ ПОСЬПЕХАХ У БАРАЦЬБЕ ЗА ПРАМФІНПЛЯН, ЗА КОЛЕКТЫВІЗАЦЫЮ, ЗА ПЯЦІГОДКУ!

### Паказалі вузоры бальшавіцкай работы

Комсамольская ячэйка колгасу „Расьсвет Пераможца“ Жлобінскага р-ну, Бабруйскай акругі, рапартае парты і камсамолу ў дзень МЮД'у аб сваіх канкрэтных дасягненьнях у колгасным будаўніцтве, арганізацыі работы ў колгасе, работы сярод батрацтва і беднаты і г. д.

— Ячэйка абвясціла сябе ударнай па правядзеньню коллектывізацыі, што дало наступныя вынікі:

— Арганізаваны і замацаваны колгас „Кастрычнік“ у в. Цэпер, у якім налічваецца 20 гаспадарак на плошчы ў 104 га.

— Дзякуючы актыўнай рабоце камсамольскай ячэйкі ў колгас „Расьсвет Пераможца“ прынята новых 25 гаспадарак.

— Камсамольская ячэйка праводзіла вялізарную работу сярод бядняцка-батрацкай і сярэдняй моладзі.

— Пытаньні сілававаньня ячэйка падхапіла сьвчасова. Пабудаваны дзев'яць бакшт: адна ёмістасьцю ў 3000 цэнтнэраў, другая—у 1000. Адно бакшту пабудавалі піонэры.

— У пытаньнях вырашэньня праблемы сьвінагадоўлі ячэйка таксама шмат чаго зрабіла. На сёньнешні дзень у колгасе налічваецца 62 сьвінаматкі і 32 галавы маладняку. Да 1-га кастрычніка будзе пабудаваны сьвінарнік на 150 сьвінаматак.

— Напярэдні ўборачнай кампаніі ўся ячэйка абвясціла сябе ударнай. Камсамольскія брыгады па ўборцы ўраджаю паказалі лепшыя вузоры

бальшавіцкай работы. Маладзёжная брыгада за 1 дзень зжала больш жыта, чым іншыя брыгады за два дні.

— Ударная брыгада касцоў выконвала свае заданьні за 6 гадзін, замест намечаных 8. Уборачная кампанія скончылася раней тэрміну на два дні. У час ўборкі працавалі 19 ударных брыгад (12 брыгад жаночых і 7 мужчынскіх). Зараз колгас прыступіў да абмалоту жыта.

— Ныдаўна мы здалі 1000 пудоў жыта новага ўраджаю дзержаве. Пробны абмалот паказаў, што ўраджай нашых палёў у паўтары разы вышэй, чым у індыўідуальных гаспадарках. У сярэднім 1 га даў звыш 14 цэнтнэраў—каля 85 пудоў. Асобныя палі колгасу далі да 30 цэнтнэраў з га.

— Пасылаючы наш рапарт, мы абяцаем прыслаць X-му зьезду ЛКСМБ і IX УсеЛКСМ рапарт нашай практычнай работы па правядзеньню ўборкі правых і асеньня-пасеўнай кампаніі.

— Няхай ведаюць кулакі і іх агенатура—правыя ўхілістыя і „левыя“ загібчыкі, што камсамол змагаўся і будзе змагацца за ленинскую лінію нашай партыі, пац кіраўніцтвам зь якога мы будзем і пабудзем сацыялізм.

— Бюро ячэйкі ЛКСМБ Машніцы, Драчоў, Старцоў, Казоў І. А., Купцова П., Акіныц, Ваўчкоў.

### Мы ідзем у шэрагах перадавых у барацьбе за выкананьне і перавыкананьне прамфінпляну нашай фабрыкі

### Рапарт коллектыву ЛКСМБ Менскай фабрыкі „Кастрычнік“

#### Не на словах, а на справе дапамагалі партыі

На грунце гіганцкага росту ўсяе і роднае гаспа аркі вырасла і швейная ф-ка „Кастрычнік“. Летась на ф-цы прап вала 60 рабочых. Лік рабочых шпарка ўзрастаў і дайшоў да 1900 чал. Узыняўся вытворчы энтузіязм рабочых, павысілася палітычная сьвяздомасьць, што дапамагло перавыкананьню прамфінпляну ў 3-ім квартале

га жыцьця. Дзеля гэтага галоўнейшая ў ага зьвернута намі на палітыкаваўчую работу.

#### Наш вопыт перадавалі камсамольцам вёскі

Ва ўсю увагу зьяўляў камсамольскі коллектыву сельскай гаспадаркі. Правялі канфэрэнцыю праёуна моладзі падшэфі та сельсавету. У падшэфным сельсавете намі арганізаваны



Ударная брыгада камсамольцаў швейнай фабрыкі „Кастрычнік“ (Менск)

другага году п'яцігодкі на 11 проц., узьняўся вытворчасьць прывы на 46% (знізіў сабекошт на 14%).

— Камсамольскі коллектыву фабрыкі, які налічвае 232 чалавекі, стаў сапраўдным пазашкокам парт коллектыву ў выкананьні г-спадарча-палітычных задань. Коллектыву сьвчасова разьбіў групу трохлістных, якія імкнуліся процістаяць камсамолу і рабочую моладзь ленинскай лініі партыі і нес руйнуемы удар праўдзеньня правага опортунізму, якія мелі месца на нашай фабрыцы.

— Камсамол зьявіўся ініцыятарам соц. спаборніцтва, першым арганізатарам ударных брыгад, уцягваючы ў іх рабочую моладзь і дарослых рабочых.

— З 1327 ударнікаў 205 камсамольцаў, што складала амал 100 проц. камсамольцаў фабрыкі. За лепшы ўдзел у сацэпоборніцтве коллектыву атрымаў прэмію ад ВСНГБ і ФРК ЛКСМБ.

#### На прарывы адказалі арганізацыяй аграгатаў і вытворча-бытавых комун

— Камсамольцы былі сьвчасова мобілізаваны на ліквідацыю меўныхся прарываў у выкананьні прамфінпляну, дзеля чаго арганізавалі нядзельні і праводзячы шырокую растлумачальную працу сярод рабочых і беспартыйнай рабочай моладзі. Яшчэ ўзімку былі арганізаваны 8 вытворчых комун і коллектываў, у якіх налічвалася 90 чалавек (63 камсам. лідэры). Зараз канчашца рачонт памышканьня для бытавой комуні на 25 чалавек.

— Камсамольскі аграграт ахапляе 340 рабочых, з якіх 25 проц. дарослых рабочых. За першы месяц 4-га кварталу прамфінплян выканані на 102,85%.

— У зьвязку з ростам нашай фабрыкі, мы мелі магчымасьць павялічыць разрады ў вялікай колькасці нашай моладзі.

— Коллектыву мае рацыяналізатарскую групу з 35 чалавек. Група ўнесла 14 вытворчых прапаноў.

— З ростам фабрыкі расьце і колькасць моладзі. На сёньнешні дзень на фабрыцы налічваецца 250 чалавек. Коллектыву вырас з 80 да 230 чалавек, з іх новаўступіўшых у КСМ 84 чал. Трэба адначыць, што большасьць прыбываючых за нас рабочых былі саматужнікі з мястэчак і вёсак. Большая частка іх ніколі не працавала на фабрыцы і ня ведае фабрычна-

тры колгасы. На часовую работу па коллектывізацыі мы паслалі 6 камсамольцаў, 2 камсамольцы накіраваны на сталую працу ў колгасы.

— У час справаздачна-перавыбарчай кампаніі фабзавкому коллектыву забяспечыў 100-процанты ўдзел камсамольцаў, як у брыгадах па самаправерцы, так і па агульных сходах.

— Група „ЛК“ нашага коллектыву налічвае ў сваіх шэрагах 100 чал., з іх 23 чал.—дарослыя рабочыя. За 6 месяцаў група правяла 20 палёў на ф-ку з мэтай рашучай барацьбы з безгаспадарнасьцю, бюрократызмам, за набліжэньне прамфінпляну да вяршата і кожнага рабочага, па правярцы становішча безрусызацыі на ф-цы становішча працоўнай дысцыпліны, выяўленьня чужых элемэнтаў і г. д.

— Коллектыву выкан ў пастанову ЦК ЛКСМБ аб абавязковым семдзсят двухгадзінным вайсковым навучаньні.

— У канцы вайсковых заняткаў быў праведзены выхад у поле, у якім прымалі ўдзел 150 чал. Прароблена значная работа і сярод дзяцей. У мінулым годзе ў нас было 2 атрады піонэраў з колькасцю 80 ч. Зараз—3 атрады ў 165 ч. піонэраў.

#### На дасягнутым не затрымаем, будзем знішчаць недахопы

— Галоўнымі недахопамі ў нашай рабоце зьяўляецца невястарчалына ўнутры-выхаваўчая праца, адсутнасьць сьстэматычнай працы па уцягненьню моладзі ў камсамол і перадачы камсамольцаў у партыю. Зараз у нас граходзіць самаправерка над лёзунгам кантролю ўсяе працы камсамолу на вытворчасьці. Коллектыву абаварыў пытаньні арганізацыі сустрачнага прамфінпляну. Арганізавалі палёт на адміністрацыю, каб правярць падрыхтоўку да складаньня кант.ольнык лічбаў на трэці год п'яцігодкі і набліжэньня іх да кожнага рабочага, вяршата, цэху.

— Коллектыву абяцае 10-му зьезду ЛКСМБ ліквідаваць недахопы ў сваёй працы з такім-жа імпэтам і энтузіязмам, як ліквідаваліся прарывы на вытворчасьці.

— Коллектыву ЛКСМБ швейнай фабрыкі „Кастрычнік“.

### Мюдаўскі падарунак менскіх камсамольцаў

У зьвязку з сьвяткаваньнем 16-га МЮД'у камсамольскія ячэйкі менскіх фабрык і заводаў разгарнулі вялікую работу па мобілізацыі мас камсамольцаў і рабочай моладзі навакол выкананьня і перавыкананьня прамфінпляну.

— На ініцыятыве ячэек арганізуюцца ударныя і сьвазныя брыгады імя МЮД'у. Вось пяпоўны пералік брыгад імя МЮД'у:

— Камсамольцы заводу „Энэргія“ арганізавалі 8 ударных і 7 сьвазных брыгад.

— „Комунар“—2 ударных, адну сьвазную.

— Хэмфармзаводу—1 ударную.

— Белдэржбуду—3 ударныя.

— Ячэйка пабудовы абутковай фабрыкі палкам абвясціла сябе ударнай брыгадай.

— Камсамольцы Бабруйскага дрэвапрацэвазнага камбінату арганізавалі адну ўдарную брыгаду імя МЮД'у.

К. Г.

## У ПЕРШЫХ ШЭРАГАХ БАРАЦЬБІТОУ ЗА БАЛЬШАВІЦКУЮ УБОРКУ УРАДЖАЮ

— Пытаньне падрыхтоўкі і правядзеньня ўборачнай кампаніі, разгортваньня работы на асеньня-пасеўнай кампаніі і колгаснаму будаўніцтву ўзьялі актыўнасьць і энтузіязм ўсей камсамольскай арганізацыі Магілёўшчыны.

— У Чачэвіцкім р-не былі створаны камсамольскія брыгады для работ у ўборачнага інвэнтара. Усе камсамольскія ячэйкі раёну на час ўборачнай кампаніі абвясцілі сябе ударнымі. Сіламі ударных брыгад праведзены 16 убогнікаў

па ўборцы ўраджаю, як у колгасах, так і ў індыўідуальным сэктары. Поўнасьцю ўбрана і зьвеззена збожжа брыгадай камсамольцаў з двух гектараў зямлі камітэту ўзаемадапамогі. Камсамольцамі ў час ўборачнай кампаніі арганізаваны адзін колгас колькасцю ў 12 гаспадарак.

— У Шклоўскім р-не вытворчымі ячэйкамі гораду паладжана 11 суботнікаў, колгаснымі ячэйкамі—12 суботнікаў для практычнай дапамогі ва ўборцы ўраджаю. Чорнаруцкая і Гарадзішчанская ячэйкі дапамаглі дзев'ю сем'ям чырвонаармейцаў убораць ураджай. Скончана ўборка ў колгас х: „Прамень“, „Кастрычнік“, „Кастусь Каліноўскі“, „Прожэктар“, „Чырвоны Кастрычнік“, „Перамога“, „Іскра“ і „Расьсвёт“.

— У час ўборачнай кампаніі ў раёне арганізаваны 4 новыя колгасы з 704 гаспадарак.

— У Клімавіцкім раёне арганізавана 89 ударных брыгад з 1475 чал., якія складаліся ў асноўным з камсамольцаў. Між брыгадамі было разгорнута сацэпоборніцтва. Скончана ўборка жыта і ячмею ў 7 сельсаветах.

— Групы „Лёгкай Кавалеры“ Лупалава ў час падрыхтоўкі да ўборачнай кампаніі прапяралі стал у ўборачнага інвэнтара, пасля чаго камсамольскія брыгады былі адрантанаваны 3 траітары, 212 плу-

гоў, 6 сартовак, 3 селякі і 909 плугоў адзіналічнай. Арганізавана 18 ударных брыгад з камсамольцаў і колгаснай моладзі па правядзеньню ўборачнай кампаніі і падрыхтоўцы да асеньня-пасеўнай. Ведзерская ячэйка камсамолу скончыла ўборку жыта, убрала сенажаць на 75 проц. і правяла два суботнікі па дапамозе бядняцкім г-спадаркам.

— Ва ўсіх колгасах і ячэйках Магілёўскага раёну арганізаваны ударныя брыгады, якія разьбіты на касцоў, возчыкаў сена і сьназоў, вязальнікаў і г. д. і г. д.

— Нормы выпрацоўкі і зьдзельшчына ўведзены ва ўсіх колгасах раёну. Уборка ўраджаю скончана ў 5 колгасах. Княжыцкая і Бракаўская ячэйкі правялі 20 суботнікаў па дапамозе бядняцкім і чырвонаармейскім сем'ям ва ўборцы ўраджаю. Хоцімскае м стачковае арганізацыя правяла суботнік па дапамозе ва ўборцы ўраджаю ў колгасе „Баявік“.

— Профсаюзная і камсамольская арганізацыі Хоцімску ўзялі шэфства над колгасам „Програс“, дзе арганізавалі 2 суботнікі па ўборцы ўраджаю.

— Камсамольская арганізацыя і паліцэі будзе разгортваць сацыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва, па-бальшавіцку скончыць ўборачную кампанію, баявымі тэмпамі падрыхтоўца да асеньняй саўбы.

Б. Ліўшыц.

— Прыбываюць імяецкіх дэлегатаў на сусьветны дзёнчына зьлет

# Сустрэнем падрыхтаванымі 3 год 5-годкі

Адозва ЦК УсеКП(б) абгаварваецца на сходах рабочых меншых фабрык і заводаў. Падтрымаем прапановы рабочых швейнікаў аб арганізацыі усесаюзнага мітыngu-пераклічні—дапамогі адстаючым прадпрыемствам у барацьбе за прафінансаванне і складанне сустрэчных прафінансаў 3 году пяцігодкі.

Завод „Бальшавік“

## Наш уклад у 3-ці год 5-годкі

Адозва ЦК УсеКП(б) да ўсіх партыйных, профсаюзных і комсомольскіх арганізацый аб 3 годзе пяцігодкі знайшла свой водгук на гарбарным заводзе „Бальшавік“.

3 8 верасня завод аб'яўляе двух тыднёвы паход за якасць прадукцыі, за выробку новых улашчванняў, за пераход ад ударных брыгад да скважных і г. д.

Мы прыводзім тут пералік прапаноў рабочых, якія ўнесены ў звязку з надыходзячым 3 годам пяцігодкі.

Вось яны:

— Страгалі хромавага цэху лічаць магчымым павялічыць сваю вытворчасць на працягу наступнага году пяцігодкі на 20 процантаў.

— Брыгада пепельна-дубільнага цэху вынесла пастанову павялічыць сваю вытворчую праграму на 20 проц.

— Мы можам, — заявілі пепельна-дубільнікі, — выпускаць у дзень ня тысячы, а тысячы дзевяць дробных скур.

— Брыгада разбіўшыцаў хромавага цэху памянае процант браку з 3/4 да 1/4.

— Мы даб'ёмся вытворчасці працы на 20 проц. да канца 1930 31 г., — заявілі ў адзін голас усе брыгады ўсіх цехаў.

— Тав. Дубравіцкі прапонуе ў час пропуску скуры праз разбівачную машыну, у мэтах павышэння якасці, павялічыць педаль машыны ў два разы.

— Трэба паладзіць сеткі!

— Змяніць ролікі.

— Не раскідаць сухі клей.

— Пры пакоўцы мяхоў адразу ж вешаць іх і здаваць.

— Пракласці вузкакалейку ў адмочным аддзяленні.

Ажыццяўленнем гэтых, на першы погляд нязначных, прапаноў, мы зможам выканаць абавязкі, ускладзеныя на нас савецкай уладай і партыяй, — у адзін голас заявілі рабочыя „Бальшавіка“.

Він.

## Прапануем арганізаваць усесаюжны мітынг пераклічку дапамогі адстаючым

25 энтузіястых пасылаюць швейнікі ў дапамогу адстаючым прадпрыемствам

2000 швейнікаў фабрыкі „Кастрычнік“ учора пасылаюць работы абгаварвалі адозву ЦК УсеКП(б). 3 дакладам аб адозве на сходах выступіў старшыня ЦКБ БССР тав. Чарвяноў.

Сярод прынятых сходам пунктаў: — аб поўнай ліквідацы прарываў першай пяцігодкі верасня, аб выкліку заводаў „Комунар“, дрэвапрацоўчыкаў, друкарні Сталіна і скарняжвай фабрыкі на складанне сустрэчных прафінансаў да 20-га верасня, асаблівае месца і важнасць набывае прапанова рабочых швейнікаў аб арганізацыі усесаюзнага мітыngu-пераклічні для дапамогі адстаючым прадпрыемствам у выкананні прафінансаў і складанні сустрэчных

прафінансаў 3-га году пяцігодкі.

Рабочыя „Кастрычніка“ вылучылі 25 лепшых ударнікаў энтузіясты і перадалі іх у распараджэнне Фрунзаўскага райкому КП(б) для выкарыстання іх для дапамогі адстаючым прадпрыемствам.

Міліхман.

Ад рэд. кці: Вітаючы прапанову рабочых швейнікаў аб арганізацыі усесаюзнага мітыngu-пераклічні для дапамогі адстаючым прадпрыемствам у барацьбе за прафінансаванне і складанне плану 3-га году пяцігодкі, мы звяртаемся да рабочых фабрыкі „Кастрычнік“ выпрадаць канкрэтны план працягнення гэтага мітыngu, з тым, каб гэтаму пачыну зараз-жа надаць практычны характар.

## У абутнікаў адозву яшчэ не абгаварвалі (ПЕРАДАНА ПА ТЭЛЕФОНУ)

Рабочыя Менскай абутковай фабрыкі аб адозве ЦК УсеКП(б) на сучасны 3-га году пяцігодкі амаль нічога ня ведаюць. Да гэтага часу партыйная ячэйка, завком і комсомольскі калектыў нічога не зрабілі, каб азнаёміць рабочых з гэтым дакумантам. Уся работа па растлумачэнню адозвы абмежавалася тым, што учора ў парт. габінэце вывешан нумар „Звязды“, дзе надрукавана адозва.

Секратар комсомольскага калектыву — тав. Міра овіч — кажа, што займацца гэтым зараз няма часу, бо прыходзяць МЮД'аўскія дні, ды і дырэктыву няма з райкому, як арганізаваць прапрацоўку адозвы. Толькі гэтымі днямі заводзкія арганізацыі мяркуюць правесці сход рабочых для абмеркавання адозвы.

Тэмпы работы арганізацыі нашай фабрыкі заслугоўваюць самага рэзкага асуджэння. ФРЫД.

Шчотачная ф-на імя Крупскай

## ЖНІВЕНЬ — УДАРНЫ МЕСЯЦ

Не пакінем фабрыкі да канца пяцігодкі

Пазаўчора ў звязку з адозвай ЦК УсеКП(б) адбыўся ўдараговы сход партыйцаў і комсомольцаў шчотачнай фабрыкі імя Крупскай. Сход выказаўся за абвясчэнне жніўня месяцам ударным ме-

сяцам ліквідацыі прарываў і падрыхтоўкі да трэцяга году пяцігодкі. Таксама пастаноўлена, каб да 1-га кастрычніка ўсю фабрыку зрабіць ударнай.

Шчотачнікі выклікалі на сацыялістычнае спаборніцтва завод „Бальшавік“ на пытаньнях: лепшага дасягнення плану новага года і за рэалізацыю рабочых прапаноў.

Учора адозва ЦК абгаварвалася на цэхавых сходах рабочых. Брыгада дрэвапрацоўчыкаў цэху назвала сябе брыгадай імя 3-го году пяцігодкі і ўзяла на сябе абавязак да канца пяцігодкі не пакідаць фабрыкі.

Услед за імі пачалі паступаць заявы такога-ж зместу ад старэйшых рабочых і іншых цехаў. Комсомольская ячэйка была гарачым памочнікам ва ўсёй праводзімай рабоце па папулярнасці адозвы ЦК.

## Азнаёмім кожнага рабочага з адозвай ЦК

Менская швейная фабрыка „Кастрычнік“ на-бываючы сустрэла адозву ад 3-га верасня. Для рэалізацыі асобных пунктаў адозвы складзена 5 ударных брыгад/комсомольцаў. Адна брыгада зобмеца правяркай работы па соц. спаборніцтву і ўдарніцтву, другая — выўленьнем латуноў і прыгульчыкаў і вызначэннем канкрэтных форм барацьбы з імі і г. д. С. Н.

# МАЛАДЫЯ ПРОЛЕТАРЫ ўсяго сьвету РЫХТУЮЦА ДА БАЯВЫХ РЭВОЛЮЦЫЙ-НЫХ ВЫСТУПЛЕННЯЎ

Маладыя пролетары заваюць сабе вуліцу ў дзень XVI МЮД'у

ФРАНЦЫЯ

## Усе на абарону Савецкага Саюзу!

ПАРЫЖ, 3. Міжнародны юнацкі тыдзень пачаўся учора ў Парыжы мітынгам, на якім прысутнічала некалькі тысяч маладых рабочых.

Мітынг гэты, арганізаваны парыжскім комсамолом, прыняў іскрава вылучаны інтэрнацыянальны і актывітарскі характар. Ня глядзячы на паліцэйскую забарону на мітынг удалося выступіць дэлегату нямецкай кампартыі, які перадаў прывітаньне ад Нямеччыны.

Секратар ЦК комсамолу Францыі — т. Кутэбла — заклікаў рабочую моладзь стварыць адзіны фронт супроць вайны.

Спатаканы воплескамі т. Кашэн указаў у сваёй прамове на рост рэвалюцыйнага руху ў калёніальных і паўкалёнальных краінах. Тав. Кашэн заклікаў рабочую моладзь узмоцнена рыхтавацца да вялікіх класавых боёў, удзельнічаючы якіх яны будуць.

Выступленне дэлегата кампартыі Нямеччыны, дэпутата рэйхстагу, было сьматкана працяжнымі воплескамі і сьпевам інтэрнацыяналу.

Дэлегат нямецкай кампартыі рашаў францускім рабочым аб умовах прадыбарнай кампаніі ў сувязі з надыходзячымі выбарамі ў райстаг.

Нямецкі дэлегат заявіў, што толькі нямецкая кампартыя змагаецца за вызваленне працоўных Нямеччыны, за знішчэнне плянна Юнга і Версальскага дагавору і ператварэнне Нямеччыны ў Савецкую рэспубліку. У заключэнне дэлегат нямецкай кампартыі заклікаў францускіх рабочых змагацца сумесна з нямецкімі рабочымі пад сьцягам Комінтэрну.

Секратар французскай кампартыі тав. Торрэс прымусіў сваё прамову супярэчнасцям паміж Францыяй і Італіяй і небяспецы вайны паміж імі.

Мітынг скончыўся сьпевам інтэрнацыяналу і выкрыккамі: супроць імперыялістычнай вайны, за абарону СССР і за амністыю знявольным рэвалюцыянерам.

КИТАЙ

## Поліцыя „дзеінічае“

ШАНХАЙ, 5. Учора ўвечары ў кітайскай частцы гораду адбылася сур'ёзная сутычка паміж кітайскай

поліцыяй і групай камуністых-контра-рэвалюцыйнага ЦК УсеКП(б) у выніку чаго адбыліся перастрэлкі з прычыны 16 МЮД'у.

Тодар Алесін.

## Да МЮД'у

Грукаюць,  
Грукаюць,  
Б'юць  
Барабаны.  
Рытміка,  
Такты,  
Вышэй на ступень.  
Слухай,  
Эўрона, ты —  
Корч абараны,  
Новы б'е,  
Новы б'е,  
Новы струмень!  
Менскія вуліцы —  
чырвань,  
мільёны...  
Сьценны  
Хварбуюцца  
У водбліск сьцягоў.

Рухаюць,  
Рухаюць,  
Крочаць калёны  
Эй,  
расхадзецца —  
мускулы, кроў!  
Сёння  
сьвяткуем  
юнацкія ўгодкі,  
Заўтра  
за працу,  
вытворчасць,  
у бой!  
Скора  
Прамыслом пад штурм  
Пяцігодкі  
3 МЮД'аўскім  
сьцягам  
Над кудай зямной.  
5-9-30 г.

## Комсомольцы ст. Ворша — на баявых вучастках васеньня-зімніх перавозак

Складзены ударныя пасты і брыгады з комсомольцаў

Ворша 6. (Па телефону ад нашага карэспандэнта). Комсомольцы Аршанскага чыгуначнага вузла робяць першыя крокі ў навароце тавараў да вытворчасці.

Наладзілі суботнік і сіламі комсомольцаў пракладлі 1750 метраў рэак. Акрамя гэтага, з комсомольцаў і рабочае моладзі арганізаваны комсомольскія брыгады і пасты, якія будуць сачыць за ходам працы на ўсё час перавозак.

4-га верасня ўпершыню на вузле пачалі працаваць паравозныя комсомольскія брыгады. Брыгада складаецца з двух чалавек і аднаго цягвіка, замест 3. Брыгада комсомольцаў на абточцы цягвікоў выпусціла 3 цягвікі за 6 дзён. Такую-ж абточку дарослыя рабочыя выконваюць за 12-13 дзён. Якасць работы добра. Адрамантаваныя комсомольцамі цягвікі ў дарозе на існуюцца. Учора правялі наладзілі „лёгкай кавалерыі“ на вузел, выяўлена шмат недахопаў у справе падрыхтоўкі вузла да асеньня-зімніх перавозак. Падрыхтаваны матэрыялы высылаем заўтра.

Учора ўвечары адбыўся зьлет піонэраў вузла. Зьлет абвясціў сябе ударным у дапамогу комсомольцам на час перавозачнай кампаніі. 3 піонэраў арганізуюцца пасты і брыгады на збору тавару. Зьлет заклікаў наследваць прыкладу піонэраў ст. Віцебск.

Цшка Верны.

Адказы рэдактар — Рэдакцыя

Галоўлітбел № 59

## Процэс шкоднікаў з МЦРК



5 верасня ў Вярхоўным судзе пачаўся процэс шкоднікаў рабочага забеспячэння.

На першым паседжанні пачаўся панарядні дапрос падсудных Бужана, Бірозкіна і інш.

Процэс працягнецца каля трох дзён.

На здымку: зьлева направа: галоўным падсудным Бужын і Бірозкін.